

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на студзень 2020 г.**

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Мастоўская зямля – Радзіма твая і мая” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – кніжная выстава, 10.01
- “Сэрца зямлі маёй – Мастоўскі край” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – пасяджэнне літаратурна- мастацкай гасцёўні, 17.01
- “Люди, прославившие наш край” – краязнаўчая вандроўка, 23.01

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Снежная сказка” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – навагодні калейдаскоп, 03.01
- “Сюрпризы Зимушки-Зимы” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – гульня-хваталка, 08.01
- “Кошки в лукошке” ”(да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – гульня вандроўка, 09.01
- “Страна Игралия” (гульнёвы пакой “Зялёны востраў”) – гульнятэка, 10.01
- “Мы знаем и любим природу” – брэйн-рынг, 17.01
- “А у сказки тихий голос” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – віктарына-пошук, 22.01
- “О малой родины стихами...” (фальклорны гурток “Крынічка”) – свята паэзіі, 30.01

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “Сэрцу майму мілая зямля” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – урок памяці, 16.01
- “Удивительный народ в книжном городе живет” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – свята прысвячэння ў чытачы, 22.01
- “160 лет А.П.Чехову” (да 160-годдзя з дня нараджэння А.П.Чэхава) – літаратурная гадзіна, 27.01
- “Написано войной – увековечено литературой” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 29.01
- “Вандраванне ў кніжную краіну” – літаратурны круіз, 30.01

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “В добрую сказку зовем” – гучнае чытанне казкі “Два маразы”, 05.01
- “Жыццё, здароўе, даўгалецце” – гутарка, 19.01

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “Наш родны край” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-сустрэча, 15.01
- “О! Край родны, край прыгожы” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – гадзіна беларуская паэзіі, 24.01

- “Здоровый образ жизни – путь к долголетию” (да 115-годдзя з дня нараджэння А.Якімовіча) – тэматычны вечар, 29.01

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Пока мы помним прошлое у нас есть будущее” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – кніжная выстава, 03.01

- “Снова к нам пришёл Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – пасяджэнне, 11.01

- “Правильное поведение на улице” – інфарміна, 18.01

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Вандроўка па Мастоўшчыне” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – віртуальнае падарожжа, 04.01

- “Под чистым небом Рождества” – праваслаўная гадзіна, 05.01

- “Вайна: боль і памяць” (да 75-годдзя Вялікай Перамогі) – кніжная выстава, 11.01

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Свет Вифлеемской звезды” – калядная віктарына, 03.01

- “Итак, она звалась Татьяна” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 24.01.

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Любимый край – Мостовщина” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – урок краязнаўства, 10.01

- “Я і прырода” – аўкцыён ведаў, 19.01

- “Праз лёс людзей прашла вайна” – бібліяграфічны агляд, 23.01

- “Беларуская гісторыя ў творах Леаніда Дайнекі” (да 80-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка) – інфарміна, 30.01

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Добры вечар, шчодры вечар” – гадзіна фальклору, 05.01

- “Вперед, знатоки родного края” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – краязнаўчая віктарына, 17.01

- “Вечныя імгненні” (да 80-годдзя з дня нараджэння Л.Дайнекі) – бібліяграфічны агляд, 25.01

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Жыць паводле свайго прызначэння” (да 70-годдзя з дня нараджэння В.Іпатавай) – бібліяграфічны агляд, 05.01

- “Гісторыя горада Масты” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – інфарміна, 12.01

- “Казачны карагод” – гучныя чытанні (да 65-годдзя з дня нараджэння А.Зэкава), 19.01

- “Мастоўскі край у вершах і песнях” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная праграма “Тут мы жывём, і край нам гэты дарагі”) – паэтычная гадзіна, 26.01

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Здравствуй, Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – пасяджэнне, 12.01
- “Край непаўторны, Мастоўскі” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – гістарычная гадзіна, 17.01
- “Катастрофа евреїв в Беларусі в годы Велікай Отчэстваеннай вайны” (да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста) – гадзіна памяці, 24.01
- філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”**
- “Вопросы о природе” – гадзіна пытанняў і адказаў, 16.01
- “Крещение празднуем Господне” – гадзіна народных традыцый, 19.01
- філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**
- “Угадай героев сказок” – віктарына, 05.01
- “Приглашаем в Сказкоград всех девчонок и ребят” – экскурсія, 12.01
- “Церемония чайная, необычайная” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – вечар аддыха, 26.01
- філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**
- “Рождественские истории” – літаратурнае падарожжа па кнігах, 04.01
- “Прышлі Святкі, прыйшлі да нас Калядкі” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – калядныя пасядзелкі, 08.01
- “Мастоўшчына – мая зямля, мая Радзіма” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – пазнавальная гадзіна, 11.01
- філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**
- “Мой родны кут, як ты мне мілы” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна) – тэматычная выстава, 12.01
- “Голова вся седа, а душа молода” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – вечар паэзіі, 19.01
- філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**
- “Об обрядах и традициях” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гульня-гутарка, 03.01
- “Поем пляшем и танцуем, колядуем, колядуем” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – фальклорная праграма, 07.01
- “Поймай снежинку” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гульнёвая праграма, 11.01
- “Цікавыя факты года Пацука” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – навагодняя віктарына, 18.01
- “Раз в Крещенский вечерок” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – калядныя вячоркі, 19.01
- “Зімовыя ўзоры” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – выстава дзіцячага малюнка, 25.01